

Коўны ліцьвіны адмовіліся ад выбарнай акцыі. Мы ўжо місці адзін раз, што беларускі сельсаюзнік і хадэкі нагадаліся на 3 мандаты для ліцьвіноў. «Сялянскай Ніве» навет прарабала з аргаміцацій з гэтай прычынай, (прафіда вісцярчыміх паланіцаў намі факту). Дык можа пад націкам Коўна адмовіліся ад выбарнай акцыі. Но ж запрауды было кампрамітаций навет для Коўна, яшчэ так імкніца да Вільні, каб ліцьвіны ў Віленскіх прарабах на вібрахах. Ведаць і ў Коўне поўне добра, што іх сельсаюзнікі, і жыдоўская буржуазія на толькі іх меўгуч ліцьвіном забяспечыць мандаты, але самі маўт могуць застасці вічных, бо ж працоўнімы ад іх адварулюцца. Калі-б літоўская паводыры былі саравіднікі павадырнім літоўскай працоўнай гушты, а не буржуазна-фашыстамі прыховільямі—дых яны б на ўшакамі сабе азую з надобнымі да іх элементаў беларускімі ці жыдоўскімі, а знайши-б іх да з'яджання з міліёнамі працоўных Захоўдні Беларусі і такім чынам забяспечыць бы належчы на праву сімавае прафетаўшчыца для літоўскай працоўнай гушчы, яшчэ змаходеіца пад Польшчай.

А так, яко, выгадней бажкатаўшчыца выбары, чымся правадыца, пакаўшчы, якімі ўпісімі карыстаўшчыца літоўскай фашызму.

Паньстовыя лісты 27, 28 і 35 не зацверджаны.

27 лістапада пад кіраўніцтвам генеральнага выбарчага памісара Цара, адбылася 4-е паседжанне віборчай камісіі. Генеральны камісар заявіў, што ў лістах 13 (памісістичная) і 16 (Р. Р. С. ліўві), якіх камісія дэгатага чысу не зацвердзіла, які «Сціцім з прычынамі неправадыла», які «Сціцім з прычынамі неправадыла».

Не зацверджаныя лісты з паседжанняў паседжаніяў пад кіраўніцтвам генеральнага выбарчага памісара Цара, адбылася 4-е паседжанне віборчай камісіі. Генеральны камісар заявіў, што ў лістах 13 (памісістичная) і 16 (Р. Р. С. ліўві), якіх камісія дэгатага чысу не зацвердзіла, які «Сціцім з прычынамі неправадыла».

15 лістапада паседжанія 4-е паседжанія віборчай камісіі. Кожны, хто на ўсеесені ў сінік, можа хадзіць яшчэ ўзгадаць заяву ў акружную выбарчую камісію. Апошні лістапада для падачы таго заяву будзе 2/II г. г.

Расейскія манархісты варушацца.

Як пісма Віленскага «Slow», стверджаецца яшчэ адно пасес віборчай ўгруппаванім «Расейска - Польскае Аб'яднанье». Гэтае аб'яднанне, стваранае якімі з тым Салагубам, хота выставіць свае лісты ў Віленскіх і Наваградчынскіх паседжаніях. У Вільні ях біццамі на першым паседжанні будзе выставіхена камісія паседжанія Адрадзенія. У гэтае аб'яднанне ўваходзіць яшчэ паседжаніем, што не згадаюцца з Р. Н. О. і маўці ёсці разам... з блекам «Супрацоўніцтва з урадам». Прэста сімешка да якіх жартуючых камбінёччыяў могуць даходзіць іхні, стараючыся пашырці ў Сойм, якожу яны думают, што віска дае іх яшчэ гэлас за сваіх ворагаў?

«Праваслаўнае Аб'яднанье» ажанчальна развалілася.

Б. сенатар Назарэўскі адзін з арганізатораў «праваслаўнага аб'яднанія» навет не дачакаўшчыся другога пасесу «Народнай Ні-

вы», зъміевікі ў газете «За Свабоду» ліст, у якім піша, што Ірак. Аб'яднанье належыць падзеі на паседжаніі прарабахаў у Сойме і Сенате, бо Прав. Аб'яднанье зусім афіціяла, якіх Назарэўскі, які мае віякое магчымасці працаўца дае іх на вібрахах. Але скарэй за ўсё, яшчэ сельсаюзнікі і хадэкі сталі скучанішчы! А можа ў самых ліцьвініх аспектах перавінішчы зъміевікі? Але скарэй за ўсё, яшчэ сельсаюзнікі і хадэкі сталі скучанішчы!

«Пасльех!» Рагулі ў Наваградчыне.

(Карспандэнцыя з Наваградчыны).

30 студзеня г. г. якіх у тарговы дзень адбыўся туць мітынг, на якім выступіў Рагулі. Але відно, до парадаўшчыя яго агітую панярэднюю крапу (публічны дае ў выдатных дэяччыцаў беларускага працоўнага руху, разъясняючы ёні дысцыпліні і ашучкі). Тады пасады ўзялі ўсе ўсіх яго дружыні крыкі: «Далоў здраднік! Даволі муциці! Ведаеши вішні!»

Пасля гэлага Рагуля зрабіў майём выраз твару, паказваючы, што вібі яго не пазналі. Але ў адказ яшчэ дружыні раздаліся крыкі: «Далоў здраднік! Рагулі! Ашукаец! Вон!»

Шум да таго пашырӯся, што выклікаў чакаўшую пеўную паліцию, якая пачала разглажыць сялян. Б. пасес, пасаромлеан і паніжаны, пашоў у свой камітэг, дзе, як перадаўшчы, «вырычу» усю алосьць на сялян, стукаючы на сваім азывама куклакам па стапе і крытчы: «На хочуць мяне беларусы, я праўду жыдоўскімі галасамі!»

Так, я не закрываюся, што біру ах не мітынг і жыдоў (ад нямецкай і жыдоўскай буржуазіі — Р. Р.) гроши, а што мес дае беларускія сялянства! А ўсё ж такі буде камісар! Я першы на Наваградчыне!

Весь, дых яшчэрае прыкельце! Так беларускія сялянства Наваградчынскай Выбарчай Акругі павінна і ведаць, як гаворыць між сеюмі. Б. пасес!

А «пасльех!» таксама цікавы Якраз, як пішацца ў «Сялянскай Ніве»!

Треба сказаць, што Рагуля гаварыў на сялянікі якогаўдзі П.П.С.-а, якога снатаў на пасады-же ліб. Тут яны напушчаліся проці беларускага сялянства.

Зъмішаліся ў кучу.

У Баранавічах 30-га студзеня адбыўся з'езд Павлюкевіча, які скучаніўся для яго поўным фіаске да лініі і пабіццю яго, як кажуць, з боку Мітковічавых маладцоў. У гэтым жа дні ўзялі пасады ў Баранавічах і прафетаўшчыкі расейскіх манархістах (Р.Н.О.).

Ну, што-ж? В'юца за душу беларускага сялянства розныя апуканцы, а селянін—пушчан-ж съмешца, бо знае ім цяну ўсім разам.

ЯНКА.

Янка Станкевіч разыўшы ў паседжаніі час гарачу ўзялівшись па разыўшчыні сімей працоўных гушчай. Будучы напушчаны забісьчакам з боку ўлады, ён кідае ў сваі газеты «Народ» сымія радыкальных лібераліў, сінікі свае выстаўляюць як «рабоча сялянскія», зачегу ў свае рэды ўсё ўзялі банкротаў Б. Грамады, як Чатиркі, Каліда і іш. і г. д.

Бязумоўна, гэтае дзяялінісць разыўчана на разыўчыкі адеінага працоўнага фрэнту і заслугоўвае на самую вострую барацьбу. Бязумоўна ж — гамасоў, патребных для выбараў кандыдатаў. Ён не зъбэрэ—працоўны гушчы за надта съядомілі, але чыльне можа з'яўлішчы.

Роль Янкі—роль разыўбача!

Палітычная хроніка

Заграніцай.

Сенсацыйная вестка—аб паразуменіні між Японіяй і ССРР.

У Ліндане атрымана з Токію вестка—аб тым, што—паміж Японіяй і Радамі даўнія ўжо прыцікі паразуменіні ў справе рымбалоўных падпітак у Манчжурыі і Манголіі. Быцца Радамы ўрад зрабіў японіі ўзгаданіе, што можна спалішчацца куткага падпісанія гандлівага трактату.

Подобная ж вестка ідзе і з Москвой—аб тым, што камісарытат замежных спраў над-

Пара штрыхоў

Рэзлігія, пекна раўніна. Буйныя сенажаці з сымбічнімі да сенца краекамі, ураджайнія пасі, невілікія ясы і пасебнія куні жыве-залёных дрэваў па чарсе змяніліся адно аднім. Дае-ні-дзе стаяць схаваны ў ёміні зелені хутары і вёскі. Усё гэтае тут так манілічна разымерчана, так паракідвана, што здаецца, як можа быць сумізу, каб над гэтым не працавалаяя які-дайна рука ўкрытага геніялінага Мастака.

Асабліва ўдзейнай быўша раўніна летам па ціхай пагоды, калі сонечка сялімі коскімі дорыць ўсё жывое цяплем, песьціц і агулье ўсё. Паветра напоўнена тады быўша раўніна ціхай, якімі кімоўчычай даўгімі мядлімі—сінепамі, імбічнымі, мажиселькімі, стварожыні. Здаецца, слухаў бы іх і слухаў бяскомі. Ветрык-пістулі калі-некалі ўрываючы асцякаца да кветак. Абыймае іх і пінчы імі падхідку нешта на вуха. А яны саромізаў ківашці глоўкамі, быцца хочуць адагніць

вымі—зъміевікі ў газете «За Свабоду» ліст, у якім піша, што Ірак. Аб'яднанье належыць падзеі на паседжаніі прарабахаў у Сойме і Сенате, бо Прав. Аб'яднанье зусім афіціяла, якіх Назарэўскі, які мае віякое магчымасці працаўца дае іх на вібрахах. Але скарэй за ўсё, яшчэ сельсаюзнікі і хадэкі сталі скучанішчы!

Пасіа, што і гэта не менш, як паразуменіе з Японіяй—надзеяліца «зудатворным крамськім ўзімкі»—не зімовы юб в серцы Чэмберлені.

—каб атрымада—белыя паловы амніяў гэтага банку (51 проц.) Але ціпер быццам ватэграфаў у Нью-Ёрку, што згаджаецца спузыцца слёб у часікі да 49 проц., як гэтае дамагаліся амэрыканскі фінансіст.

Пасіа, што і гэта не менш, як паразуменіе з Японіяй—надзеяліца «зудатворным крамськім ўзімкі»—не зімовы юб в серцы Чэмберлені.

Бюджэт ССРР на 1928 год.

На апошнім паседжанні Усесоюзнага Цэнтральнага Выканаўчага Комітэту Камісарытат Фінансаў прадставіў праект бюджету ССРР на 1928 год. Сума даходаў прадбачана ў 5 мільярдаў і 900 мільёнаў рублёў—аля 900 мільёнаў больш, як у 1927 годзе. Выдаткі прадбачаны ў тэй-же суме. Гэтакім чынам тэрмініст міністэр фінансаў сідзяўрджае разыўтату.

У Ліндане і ў Москве спадзяюцца...

У Ліндане, як і ў Москве, спадзяюцца хуткага падыўнага збліжэння—англійска-расейскага. Быцца — у самімі Літвіні, мае ў Женеве спадзяюцца.

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

У Ліндане і ў Москве спадзяюцца...

У Ліндане, як і ў Москве, спадзяюцца хуткага падыўнага збліжэння—англійска-расейскага. Быцца — у самімі Літвіні, мае ў Женеве спадзяюцца.

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сінімі чынамі з Чэмберленам...

Чэмберлен міс асабіста прыехалі да паседжаніі Камісіі ў сіні

Новая хвала арыштау і вобыскуа ёрод беларусау у Вільні.

Гэтымі днімі беларуское грамадзянства было ахоплена зноў трывожнымі чуткамі аб вобысках і арыштах сярод беларусаў. У Вільні.

Вобыскі адбыліся ў грам. Савіцкага в.-старпі. Галоўнае Управы Тва Бел. Шкоды. Грам. Савіцкага пасля вобыску арыштавалі. Што заклещца яму—невядома. Праз 24 гадз. яго выпушчні.

Некалькі даён таму назах быў пакліканы ў вепсавітуру грам. Мэжке Лявон, але адтупі ён ужо не вярнуўся—арыштавані і наехаў.

Амаль, што кожны дзень прыносіць новыя ахвяры.

Весь у якіх варунках жыве беларуское грамадзянства ў Вільні.

Пішцьце падзесціна „Ізвестія”, — што гэтымі рокі съедамі падзеямі: на акадэмічных банкетах кожудца міратворчыя правмы, а на банкетах вайсковых вядзенца краплаганды за вайну.

„Ізвестія” пішцьце далей, што гэта „гульня з агібем” павінна звязацца на сябе ўвагу працоўных гушчаў ССРР...

Ліччо ў справе чырвонага руху над Кантонам.

З Пекіну ідзе вестка, што значная частка арміі праці-камуністычнага Кантонскага ўраду—збунтавалася і перайшла на бок наўзяўчагася атраду кітайскай чырвонай арміі.

Новыя пасльпехі камуністаў у Кантоне.

Маскоўскі Камітэты атрымаў тэлеграму з Шанхая—з пачыверджаннем вестак аб новых пасльпехах камуністаў у Кантонскай правіцы.

Атрады чырвонай кітайской арміі знаходзяцца ўжо—наводле тэлеграмы — у 40 кілям. ад Кантону...

Ген. Фэн зноў распачаў паход.

З Пекіну дамосяць, што ведамы левы ген. Фэн зноў распачаў—значымі сіламі—паход праці вобыску Чан-Тсо-Ліна. Пасляя зацілагаючага бою атрады Фэнга ўзялі меета Паёт-Фу.

Насколько запраўды паважны сіламі мае ген. Фэн, пасуль-што як мэйсівітлісці. У кожнім разе—нешта начыненца зноў у Кітаі.

У Кітаі шалесе партызанская вайна.

З Кітаю ідуць весткі аб узмавіўшымся народнымі руху, які тэлеграмы з Пекіна называюць агулам „камуністычным”... Праўда ўсім, што—якіх іншародніх ўзімі, які мэй арганізаціяную форму ў ажыні народнавязваленчых армій—пасля разбічу гэтых армій—дэякуючым здрадею „павадыроў”—разбіўся, распыліўся, а ўзначай меры і вырашыўся ў бандызм...

Тэлеграмы з Кітаю кажуць, што—мэлы шраг правінцыяў, дэякуючымі ўздеўж ракі Ян-Те-Кінга, асабліва праў. Кінг-Сі—зінадыца пад терорамі магутных бандоў. Банды гэтага часта дэюць на падзеніні з „камуністамі”, прычым—дэяла слабасці панкіпскіх войскаў у гэтых раёнах—дэякідзімі гэтых бандоў—реч памягка. У праў. Кінг-Сі разгреблены амаль на ўсе крамы і місіі чужаземцаў.

Чанг-Най-Шэн мае... салікіца Устаноўчы Сейм для ўсяго Кітаю.

З Шанхая дамосяць, што неяк вярнуўся да ўлады на Пеўдэйшым Кітаі быў павадыр народных армій, пасляя здрадзіўшы ўсімі вымажанічаму руху ў Кітаі, ген. Чанг Кай-Шэн скінуў прамову, у якой заяўліў, што—зараўша пасля капітатыкатыя вайны ў Кітаі запрапанаваў ён—скліканье агульна-кітайскага нацыянальнага сабрання, ці „Устаноўчага сейму”, якое б стварыла аднім цэнтральным кітайскім урадам, увядзя—8 гадзінны дзень працы дні і юны работніцкія зачыны, скласаўла б кімудзім для Кітаю трактаты з дэяржавамі і—узмавіхад добрыя адносіны з ССРР... што не наўзіна іерашаджань кітайскім уладам—выйштачаць у краі раздымы камунізму.

Знамаўшы арганізаціонную сілу кітайскага народу, яго „павадыр” хоча ціпер „праціваць на карысць”—, візваліць Кітаі з наджаленінага бота чужаземцаў...

Вальдэмараас у Берліне.

Страсцінае абураўніне ў польскай праце выклікае тое, што якраз у той час, як польская віта прадавае распачаты пераговоры, Вальдэмараас пасехаў у Берліне, каб там—весьці пераговоры, але з наимецкім урадам... Нямецкая праца тлумачыць прыезд Вальдэмарааса—жаданнем хуткім канцем пераговору з немцамі—зрабіць для свайго ўраду добрую рэекімі—дэяла яго ўзмадаваныя—Бо ж апэзіцыя ў Літве ўсё мацнее, а пераговоры з Польшчай—з віключэннем вільскай праце—могуть толькі дабіць уладу Вальдэмарааса...

На прададні польска-літоўскіх пераговороў...

Польска-літоўскіх пераговоры, як можна думдзі з адбіўшагася ўжо абмену пасльпехамі паміж абодвумі урадамі, мэлы вельмі мала шансаў на пасльпех. На ноту Польшчы, каб распачаць пераговоры 30 студзеня ў Рызе, прычым польскі высынуў какіркую праграму ўзнаўлення зноўнай камунікацыйных і гандлёвых,—Вальдэмараас адка-

заружжам паўсталаб-проці гэтага паварetu—пад позніцнай „мадэльзярска-магнацкай ярмо”...

З гэтага відаць, што Чехаславакія ўзначай меры вырашыла—за 10 гадоў савой існавання—праблему свайі дэяржаўнай інсіды, — амаль не зліквідаваўши ў сябе асабліва балючую ўсюды „справу нацыянальных меншасціў”.

Незажываючай ранай дык плямай на гонары дэяржавы астасцца толькі ў Чехаславакіі справа „прыкарпацкіх русініў”, ці ўкраінаў, якія былі дадучаны да Чехаславакіі на Мірвой Камфронты—пад варункам, што будзе дадаваны краю (Прикарпацкай РУСІ) аўтаномія. Як ведамы, чехаславакія прадстаўнікі далі гэтася забавязаныне. Але—з-за яго сплюненія,—павольні шмат-гадовага адкладання—заяўлі ў краі выразна паліцыйскім з вясінавычымі рэпресіямі праці мясцовага насельніні, якому абыці поўную аўтаномію.

аружжам паўсталаб-проці гэтага паварetu—под позніцнай „мадэльзярска-магнацкай ярмо”...

З гэтага відаць, што Чехаславакія ўзначай меры вырашыла—за 10 гадоў савой існавання—праблему свайі дэяржаўнай інсіды, — амаль не зліквідаваўши ў сябе асабліва балючую ўсюды „справу нацыянальных меншасціў”.

Незажываючай ранай дык плямай на гонары дэяржавы астасцца толькі ў Чехаславакіі справа „прыкарпацкіх русініў”, ці ўкраінаў, якія былі дадучаны да Чехаславакіі на Мірвой Камфронты—под варункам, што будзе дадаваны краю (Прикарпацкай РУСІ) аўтаномія. Як ведамы, чехаславакія прадстаўнікі далі гэтася забавязаныне. Але—з-за яго сплюненія,—павольні шмат-гадовага адкладання—заяўлі ў краі выразна паліцыйскім з вясінавычымі рэпресіямі праці мясцовага насельніні, якому абыці поўную аўтаномію.

Сацыялістычны ўрад у Нарвегіі.

У Нарвегіі заканчыўся ўрадавы крэзіс—стварэннем сацыялістичнага ўраду—з віда-старшыней Сойму (Стортнігу)—Горнерудам на чале. Урад створаны ўмераным крылом сацыялістіў. Кароль, здаецца, ужо зацвердзіў склад габінету.

Румынскі мін. загранічных спраў гасціцм у Мусоліні.

У Рымі візыкаў румынскі мін. загран. спраў Тытулеску, які заяўліў журналистам, што—хоча адкрыты і ёнчыра пагутарыць з Мусоліні ў сукольных сіравах. Пасля ён мае таксама пасехаць да Штрэзмана і Брэмяна, — каб разам з імі пішыра працаўцаў над умоваванімі міру—на падставе існуючых граміцаў.

Румынскі міністэр ужо гутарыў з Мусоліні дык астасцца яшчэ на некалькі дзён у Рыме—гасціцм італьянскага ўраду.

Якія існуючыя граміцы” пікаваны румынскага міністра, гэта ведамы. Але—ж,—з-за „сукольную спраўу” падгрыманыя бесарабскіх граніцаў Мусоліні можа вымагаць залагаць яму „сукольную спраўу”—развалу Малой Азіі, чым так зацікаўлены Мусоліні...

Венгерскія фашысты хочуць замісці съяды.

Настрошаныя скандалам з раскрытай канфрабандай аружжа з Італіі, венгерскі ўрад заяўліў, што венеціяны ўлады гатовы звыльніць аўстрыйскі міткай установе затрыманыя ім 5 вагонамі з кулямётамі (пад відам „белісса-гепадарчых машынаў”), якія ўшлі з Італіі ў Венгрыю. Але аўстрыйскія ўлады зразумелі хіトルу думку венгерцаў і—адмовілісі прыняць мазад груз, які прастаўяўшы на венгерскім баку граніцу, лёгка мог быць падмежаны... А датаго ж—запішіе ясной думкі венгерскіх ўладаў, якія, чуючы ўжо аб тым, што Ліга Націяў рыхтуеца на мэсію сваю съядочную камісію, хадзеі-б... скіравана ёт у Аустрыю, а перадусім—адкінуў ад Венгры... Спрынта, але—не удалося.

Наша хроніка.

« Па загаду Камісара Ураду на т. Вільню сканфісаны № 1 „Сіла Працы” за артыкул „Голас вёскі” і нарэспандэнцыю „Прэч здрадніні”. Камітэты не даём—для засыцароўгі ад новай канфіскатай газеты, але канстантнаму факт немагчымасці барады з школікамі беларускага працоўнага руху (Павлюкевіч, д-р Янка Станкевіч і інш.).

« Канфісантыне адозова. Віленская паліцыйская канфіскавала ўсіх з пададвідзімі, звешчаныя ў тым ж. кумары. Б. Д.”. Вось, што газетыца ў ёй: „мы павінны быті выбраны адно з двух: або ідзі незалежнасці, яе прадстаўнікі і наслециеля (Шлусдскага рэд.)—або стаць адкрытым, д-р яшчэ горай, скрытым ворагам маршалка Шлусдскага (мена, што ў гэтых вынаўку, Б. Д. бы на выходзіў з Умястоўскім з Гурынам мусілі-б адрасты ад ягоў). Шлусдскага і польскай газеты на беларускай мове „Беларускі Дзень”. Цікавая абзноўка гэтага камунікату, яна высьветлілаца ў перададвідзімі, звешчаныя ў тым ж. кумары. Б. Д.”. Вось, што газетыца ў ёй: „мы павінны быті выбраны адно з двух: або ідзі незалежнасці, яе прадстаўнікі і наслециеля (Шлусдскага рэд.)—або стаць адкрытым, д-р яшчэ горай, скрытым ворагам маршалка Шлусдскага (мена, што ў гэтых вынаўку, Б. Д. бы на выходзіў з Умястоўскім з Гуринам мусілі-б адрасты ад ягоў). Шлусдскага і польскай газеты на беларускай мове „Беларускі Дзень”. Цікавая абзноўка гэтага камунікату, яна высьветлілаца ў перададвідзімі, звешчаныя ў тым ж. кумары. Б. Д.”. Вось, што газетыца ў ёй: „мы павінны быті выбраны адно з двух: або ідзі незалежнасці, яе прадстаўнікі і наслециеля (Шлусдскага рэд.)—або стаць адкрытым, д-р яшчэ горай, скрытым ворагам маршалка Шлусдскага (мена, што ў гэтых вынаўку, Б. Д. бы на выходзіў з Умястоўскім з Гуринам мусілі-б адрасты ад ягоў). Шлусдскага і польскай газеты на беларускай мове „Беларускі Дзень”. Цікавая абзноўка гэтага камунікату, яна высьветлілаца ў перададвідзімі, звешчаныя ў тым ж. кумары. Б. Д.”. Вось, што газетыца ў ёй: „мы павінны быті выбраны адно з двух: або ідзі незалежнасці, яе прадстаўнікі і наслециеля (Шлусдскага рэд.)—або стаць адкрытым, д-р яшчэ горай, скрытым ворагам маршалка Шлусдскага (мена, што ў гэтых вынаўку, Б. Д. бы на выходзіў з Умястоўскім з Гуринам мусілі-б адрасты ад ягоў). Шлусдскага і польскай газеты на беларускай мове „Беларускі Дзень”. Цікавая обзноўка гэтага камунікату, яна высьветлілаца ў перададвідзімі, звешчаныя ў тым ж. кумары. Б. Д.”. Вось, што газетыца ў ёй: „мы павінны быті выбраны адно з двух: або ідзі незалежнасці, яе прадстаўнікі і наслециеля (Шлусдскага рэд.)—або стаць адкрытым, д-р яшчэ горай, скрытым ворагам маршалка Шлусдскага (мена, што ў гэтых вынаўку, Б. Д. бы на выходзіў з Умястоўскім з Гуринам мусілі-б адрасты ад ягоў). Шлусдскага і польскай газеты на беларускай мове „Беларускі Дзень”. Цікавая обзноўка гэтага камунікату, яна высьветлілаца ў перададвідзімі, звешчаныя ў тым ж. кумары. Б. Д.”. Вось, што газетыца ў ёй: „мы павінны быті выбраны адно з двух: або ідзі незалежнасці, яе прадстаўнікі і наслециеля (Шлусдскага рэд.)—або стаць адкрытым, д-р яшчэ горай, скрытым ворагам маршалка Шлусдскага (мена, што ў гэтых вынаўку, Б. Д. бы на выходзіў з Умястоўскім з Гуринам мусілі-б адрасты ад ягоў). Шлусдскага і польскай газеты на беларускай мове „Беларускі Дзень”. Цікавая обзноўка гэтага камунікату, яна высьветлілаца ў перададвідзімі, звешчаныя ў тым ж. кумары. Б. Д.”. Вось, што газетыца ў ёй: „мы павінны быті выбраны адно з двух: або ідзі незалежнасці, яе прадстаўнікі і наслециеля (Шлусдскага рэд.)—або стаць адкрытым, д-р яшчэ горай, скрытым ворагам маршалка Шлусдскага (мена, што ў гэтых вынаўку, Б. Д. бы на выходзіў з Умястоўскім з Гуринам

Далейшы развал Паўлюкевічаушчыны.

Кісьмо у Рэдакцыю.

Паважаны Грамадзянін Рэдактар!

Будзьце ласкавы, не адмоўце надрукаваць у Вашай паважайшай газеце „Думка Працы” ніжэй паданне: На 6 і 7 лістапада 1927 г. я, рады Галтарскай гміны, Лідзкага пав., Аляксандар Рахман быў запрошаны агентам Паўлюкевіча на так званы зъезд радных у Вільні. Агент гэты съезду ў ад вёскі да вёскі, шукаючы радных, даечы ім па 8 злотых на дарогу ў Вільню і дакларуючы даць ім яшчэ па 8 зл. на паварот дамоў. Ен газевы усім радным, што зъезд гэты мае вядзенне значэння і што съезду на зъезд треба абвяшчаваць. Што ж, і я пасмухай гетага агента і пасехаў, бе мя ведаў, хто гэты зъезд скікае і шашто скікае. І толькі прынеслаўшы ў Вільню я назір ў, што гэты зъезд, бо даведаўся, што скікаў яго Паўлюкевіч. Усе мы радныя былі етрашына мя ради гэтаму зъезду, але што мені рабіць? Мусілі быць да канса і не выступаць на паспорце Паўлюкевіча, бе-ж грэх на дарогу да хаты мы мя меш, а атрымалі іх сябруюкія білеты.

Хоць 12 студзеня 1928 г. Слонімская Акружная Управа Т-ва Беларускага Школы наладзала вучыны збор ахвэр у Слоніме на карысць інтернату кіры Беларускай Гімназіі. Сабрана 135 зл. 40 гр., прычым 2 зл. затрымала Слонімскую Акружную Управу Т-ва на пакрыццё коштаў, звязанных з паджанчынем квасты, а рашта 133 зл. 40 гр. атрымала Галоўную Управу, якая пераслала іх па назначэнню на карысць вучынскай моладзі.

Падаючы аб гэтых да агульнага ведама, Галоўная Управа Т-ва прыносіць пісмуюю падзяку ўсім ахврадаўцам, ірацаўнікам і Акружнай Управе ў Слоніме за добрыя начыні, які можа стацца прыкладам для юсіх, хто пачувае сябе беларусам і працуе на карысць адраджэння сваіх Бацькаўщын.

Галоўная Управа Т-ва Бел. Шк.

Хоць 12 студзеня 1928 г. Слонімская Акружная Управа Т-ва Куліну Сыціяну, Урачоўска Г-ка Т-ва, Дзвярткаўская вол., Слонімская павету, усважыла, як згублены.

Старшина Слонімскай Акружнай Управы може паведаміць.

Секретар А. Лябецкая.

Хоць 12 студзеня 1928 г. Слонімская Акружная Управа Т-ва Беларускага Школы 8-га ступені с. г. былі паставлены п'есы: „Суд”, Галубка і „Звягніжаніе Саука” — Родзеніца. П'есы былі згучыны вельмі добра, глядзельніку было шмат, так што неумышчаліся ў хаты. Спектакль быў закончаны песьямі, танцамі і докладанымі вершамі. Увесы чысты даход, у суме 32 зл. 45 гр., паштой на карысць бібліятэкі читальні, якая існуе пры Гуртку Т-ва.

Секретар гуртка А. Г. Байкоўскі.

Трупа Т-ва Школы на правінцы.

7 і 10 студзені ў м. Ружана, а 8 і 9-а ў м. Слоніме адбыліся спектаклі — трупы Віл. Гал. Упр. Т-ва Б. Ш. на кіраўніцтвам вядомага артыста — режысёра гр. Міхалевіча. Згучыны былі драмы Ф. Аляхновіча „Страх жынкі”, „Дзядзька Якуб” і камедыі Важнава „Шустрая бабулька”. Гульня была запраўлена маетацкай, асаблівае ўражанье павінуй па сабе артысты і гр. гр. Міхалевіч, Замецкі, Быхалец, Хзораст, Урబалевіч, Туркевіч і Левінава. Відаць, усюжана шмат працы і энэргіі кіраўнікім трумы гр. Міхалевічам. Насяля кожнага спектаклю артысты ў Нацыянальных касцёлах і царкве. Вечарыны прыходзілі пры поўнай самі і пакінулі на сабе добрую памяць аб артыстах, ідэва працуемых на разьвіцці роднага мастацтва. Пашыходзімі ў театр з вёскі за 15—20 кілометраў. Ад шырага серца цажадаем трупе дальнейшых пасехаў, і Гал. Упр. Т-ва Б. Ш. дзякуюм, што не забыла нас і пресім як членамі даваць нам маўчымаўць — бачыць мастацтва спектаклі ў роднай мове.

Тутэйшы.

Гуртка Т-ва Беларускага Школы ў вёсцы Бераставічы, Віліка Бераставіцкая гм., Горадзенская пав., наладзіў наступні спектакль-вечарыну 8.Л. 1928 годзе. Былі аднагравы дэбют і п'ескі: „Боты”, наладзіў з песьнямі і танцамі ў 1-м акце, „Чорні і Баба” жарт у адным акце Ф. Аляхновіча. Спектакль заполіваў глядзельнікаў і воллескам на было канса. Гуртка складае пішчурку падзяку ўсім тым, хто дапамагаў пры паджанчыні спектаклю.

Рэдактар-Выдавец: Зіновій Майсюк.

На Паўлюкевіча пасля зъезду. Ен-ка са сваім памоднікам Вірикоўскім не задавальняўся толькі тым, што мы былі прысутні на зъезде, а вымагаў, каб кожны з прысутніх радных зрабіў свой даклад. Дык і змушаны быў сказаць пару слоў, якія яны пераварнулі па-свойму. У канцы сваіх прафесій я сказаў: „вітаю тых беларусаў, якія стараюцца і працујуць дзеля добра сялян і работнікаў”, а яны напісалі: „вітаю тых беларусаў, што сказаў гэты зъезд”. Ни стыду і ганьбы гэтыя паны я знаю.

Дзеля ўсаго вышэйказанага і хаагул я пераканаўся, што Беларускай Народнай Партыі, як і ўсіх Паўлюкевічавых арганізацій, бысь суналка ашварыкай капіталістай і беларускіх-расейскіх манархістай, жадаючых наложыць акты вечнай кляволі на працоўнія масы Беларусі, ды заліць у крэмі вытворчым рух сялян і работнікаў.

Дзеля гэтага я звялікаў ўсіх членіў сялян і работнікаў парвасць услякую сувязь з міжнародным ашуканцам, а прыступаць да сваіх арганізацій, гуртуемых працоўных.

З пашанай: Аляксандар Рахман.

З Т-ва Бел. Школы.

Карэспандэнцы.

У нас агітуець.

Да нас у вёску Глядзішчы, гміны Лунін, пав. Горадзенскага, 20.XII 1927 году звязаўся з „Związek Chrześcijańskich Robotników Rolnych” „Рыжы”, які на ёго называлі. На сабраў грамаду людзей і начыніцяў байкі, каб мы пісамісі ў яго „Związek” і што іх партыя ёсьць самае найлепшае. Хоць запішца ў яго партыю, таму дасць зямлі і лесу на будову, а маладыя хлопцы які пойдуть у салдаты. Адзін селянін, Юра Шырко, пытавацца, скуль гэты пан. Ен кажа: „дзядушка, сі звёзжу хрысціянскіх работнікаў роўных!” Грам. Ю. Шырко, які не дачуўшы дні кака, „якія ёўскі (вапны) і куды яе вазіць будзе?” „Дзе-ж вы, кажа, зямлі гэтудыкі набярэце, што ўсім дасць?” Будзе гетага, што ўжо наладзілі нам гета-ж памы”, тут пачалі ўсе съміляцца. Тады ён, зазлаваўшыся, сабраўся — дыў пайшоў з хаты, як мыла зъёшы”. З того часу большыя прыходзілі ў салдаты. Так усе грамадзяне ганене з вёскі гэтакіх наймітаў, што жывуць з пак-еўскага стала! Няхай яны мя маць паслеху ў нашым працоўным народзе! Во нашы грамадзяне ўжо съядомы і не дадуцца злаўвіць сябе на будаўчаку!

Прысутны на грамадзе.

„Добры” бацька.

(Вёсна Ярушчыні).

8 студзеня с. г. жадаўся ў польскай школе в. Ярушчыні спектакль. Солтыс Васіль Ракуць сабраў калі школы хлопчыкам, у ліку якіх быў і яго сын Гальш, і пачаў „вучыць” іх, каб яны крываці, стукні ў дзевы і паднямі бойку, у чым ім абяцаў памагчы. Намаўляючы дзяцей перашкоджаны пастаўніку спектаклю, „добрый” бацька запішоў прысутніх хлопчыкаў, што іх абароне перед начальствам. Дзеці пад кіраўніцтвам сельскага сына начыніця „ірацаўца”, але спектакль не пашкодзілі.

Але гэтага маля. 10 студзеня гэты сёдзінты даць зборнічкай ахвэр для беларускіх незаможных вучияў паліцы, якія зараз жа начыніця „бадаць” гэтых зборнічак. Солтыс! Дарэмы віши будніны труды будніны, бо мы, робчы ўсё з дазволу, нічога не палохаемся. А твой сын наяд кіраўніцтвам такога бацькі, як ты, „далёка пойдзе” і чесьць твайму сіму Івану, што не наслухаў таго бацькі прышло падтрымка наш спектакль. Спадзяўся, што ён па тэй дарозе не пойдзе.

Ганьба табе!

Блізкі.

Праца і перашкода.

На праваслаўныя Каляды дні 8.I 28 г. драматычнай сцэнії Гуртка Т-ва Беларускага Школы у м. Сысімачы, быў западжаны спектакль.

Ня глядзячы на то, што перад днём пастаўніку спектаклю тутыні „Strzelec” таксама ладзіў „забаву”, а у дзень самай вечарыны, ладзіла спектакль і вучыцельская семінарыя (вадома польская), на беларускім прадстаўленні так шмат было глядзельнікаў, што проста не хапаць мейсці, калі не пращаць перашкоды.

Даход ад прадажы білетаў вынес 233 зл. 25 гр. Для нас мя ёсьць тайней, чаму гэта так польскай арганізаціі стараюцца ладзіць свае прадстаўленні ў дзень нашага спектаклю, а семінарыя дык уже другі раз такую маніпуляцыю выкінула, але гэтакім хітрымі, паночкі, нічога мя зробіце, усе тыя, якія гамаюць культурную працу тутыні Гуртка, вялікі баруць за наўку статыстыку глядзельнікаў на беларускіх вечарынах: сядзяць трапіць ад народу; біткі кабіта, пайноясенка: і вёска і места і сяляні і работнікі і жыды і беларусы ўсе адмолькава ідуць паслухаваць гэтай „хамскай” мовы, як вы, паны, яе называеце. А што бывае з вашымі вечарынамі, калі не дэфіцит, то добра калі ўдасцца хоць расквітацца за памешканіне.

* * *

Што тычыцца вечарыны, як таік, то вельмі прашла ўдачна. Гулям, „Шчасліві-

муж”, асабліва добра выканала ролю Магдалены — сяброўка Н. Крыштоўкі; решта артысткаў таксама ўдачна спраўляліся са сваімі ролімі. Па прадстаўленні былі скокі, дэкламація вершаў якія можна было.

Ланцэт.

Як яго прыймалі.

(Вёска Алекоічы, Дзярэчынскае гміны, Слонімскага павету).

Солтыс нашае вёску Шліп Жогік, які быў выбраны вёсак, служыў першыя трох гады вельмі добра і спачуваючы адносіўся да ёсць праўлівай цікавай сялянскага жыцця, за што, як добры сялянскі сельнік, заслуживы ад сваіх сялянай добры пінат за яго ганаровую службу. (Яму наша вёска дала осмыкту больш, які сярэбру ў падарунку).

Дзеля гэтага я звялікаў ўсіх членіў сялян і работнікаў даць землю на вёску.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададзілі.

Дзякуючы яго пінату, які быў выбраны вёсак на падпіс землі, якія яны пададз